



ЯК «ПАМІРЫЦЬ»
КАРТКІ

4

НАДЗЁННЫЯ
ТУРБОТЫ
МЯСЦОВЫХ
УЛАД






Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



ЗВЯЗДА

18 ВЕРАСНЯ 2020 г.
ПЯТНІЦА
№ 182 (29296)

МЯСЦОВАЕ
САМАКІРАВАННЕ

+TV ПРАГРАМА

ЦЫТАТА ДНЯ



Уладзімір КАРАНІК,
старшыня Гродзенскага
аблвыканкама:

*«Асабістыя прыёмы,
прамыя лініі — гэта добры
механізм аператыўнай
сувязі, калі людзі могуць
адкрыта расказаць
пра свае праблемы
прадстаўнікам улады
і атрымаць зваротную
сувязь у выглядзе
вырашэння праблемы
або тлумачэння тых
ці іншых нюансаў.
Прамая лінія ў першую
чаргу накіравана на
дапамогу тым, хто
апынуўся ў няпростай
жыццёвай сітуацыі.
Прычым часам, каб зняць
вастрыню праблемы,
дастаткова своєчасова
праінфармаваць людзей,
якія ёсць шляхі вырашэння,
што для гэтага робіцца».*

Палескі пантэон



Крэатыўным фантазіям сямідзесяцівасьмігадовага жыхара вёскі Цераблічы Столінскага раёна Івана СУПРУНЧЫКА няма межаў. Сякеры ў яго руках падпарадкоўваецца любое дрэва, ажыццяўляецца самая выкшталцоная задума творцы. Нядаўна, на фестывалі «Кліч Палесся» Іван Піліпавіч выставіў сваю новую серыю драўляных скульптур на тэму старажытнай міфалогіі Палесся. За сваё самабытнае мастацтва, якое называюць інсідным, народным, аўтэнтчным,

Іван Супрунчык атрымаў званні не толькі народнага майстра Беларусі, але і «Ганаровага Палешука».

Мала хто ведае, асноўным прафесійным заняткам церабліцкага жыхара была і ёсць бібліятэчная справа — роўна пяцьдзесят гадоў, як Іван Піліпавіч на пасадзе вясковага бібліятэкара, прычым працуе ён усе гэтыя гады на адным месцы.

Анатоль КЛЯШЧУК, фота аўтара.



КОРАТКА

- Упаўнаважаным прадстаўніком кіраўніка дзяржавы ў Брэсцкай вобласці прызначаны дзяржаўны сакратар Савета бяспекі Валерый Вакульчык, у Магілёўскай вобласці — намеснік прэм'ер-міністра Анатоль Сівак.
- Копію крыжа Ефрасінні Полацкай прывязуць у Брэст. Святыня будзе знаходзіцца ў кафедральным саборы прападобнага Сімяона Стоўпніка. Сустрэча копіі крыжа намечана 24 верасня на 17.00. Яе праводзіны адбудуцца на наступны дзень у 14.30.
- Тэмпературны рэкорд 72-гадовай даўніны пабіты ў Мінску. Тэмпература паветра 16 верасня ў сталіцы прагрэлася да 26,2 градуса. Раней самым цёплым лічыўся гэты дзень у 1948 годзе, калі было 25 градусаў вышэй за нуль.

Рэпарцёр

НАВАТ ЯГАДЫ Ў ШОКУ

Карэспандэнт «Звязды» паназірала за тым, як нарыхтоўваецца вітамінная прадукцыя на адным з паспяховых прадпрыемстваў спажыўкааперацыі

«Глускі кошык» — адно з тых прадпрыемстваў, якія на слыху. Менавіта пад гэтай маркай мясцовая райспажыўкааперацыя пастаўляе на нашы прылаўкі тоны замарожанай прадукцыі. Учора гэта былі садовыя ягады, хутка з'явяцца журавіны. Так што гаспадыні могуць не турбавацца — зімой у іх будзе чым упрыгожыць салодкія стравы.

Лічбы гавораць самі за сябе. Нарыхтоўчы абарот за восем месяцаў склаў тут 109,6 % у параўнанні з леташнім! Чарніц закуплена 220 тон — на 20 тон болей, чым летась, у разгары нарыхтоўка яблыкаў — у планах закупіць 370 тон. Клубніц нарыхтавалі сёлета 22 тоны і амаль усю прадалі на рынках у Мінску, Магілёве і Бабруйску. На замарозку пайшло толькі чатыры тоны. Прымалі тут таксама чорныя і чырвоныя парэчкі, брусніцы, зараз ідзе нарыхтоўка самай карыснай беларускай ягады — журавін. Наперадзе закладка бульбы, буракоў, морквы, цыбулі, яблыкаў — таварыства робіць свае запасы, каб потым спакойна гандляваць імі зімой: дэфіцыту вітамінаў у крамах Глускага райспажыўтаварыства дакладна не будзе.

СТАР. 5



Ураджай з хакейнага поля

Чым жыве баранавіцкі хакей на траве і чаго яму не хапае для поўнага шчасця



СТАР. 23

ISSN 1990 - 763X



20182>



9 771990 763008



ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

Ідзе падпіска на «Звязду» на IV квартал 2020 года

ПІШАМ ПРА ТОЕ, ШТО САПРАЎДЫ ВАЖНА